

Некалькі цікавых мерапры-
емстваў прайшло па
ініцыятыве народнага літара-
турнага музея нашай айма-
матар гэтай восенню.

ПАДРУЧНІК НОВАГА ПАКАЛЕННЯ

У абмеркаванні падруч-
ніка «Беларуская літарату-
ра. 8 клас» з дапоўненай
рэальнасцю актыўны ўдзел
прынялі студэнты спецы-
яльнасці «беларуская філа-
логія (літаратурна-рэдак-
цыйная дзейнасць)», а так-
са сама настаўнікі віцебскіх
гімназій № 1, 7, 8 і школ
№ 25, 40, 45.

Падчас прэзентацыі госці
сталі ўдзельнікамі аўтарска-
га майстар-класа па пра-
цы з падручнікам, які пра-
вля адзін з яго аўтараў —
дацэнт кафедры літарату-
ры філалагічнага факультэ-
та Вольга Іванаўна Русілка.
Выкладчыца пазнаёміла
слухачоў са структурай,
зместам і навігацыйным
апаратам кнігі. Асабліва
ўвага была адведзена су-
вязі падручніка новага па-
калення з нацыянальным
адукацыйным паралам. З
дапамогай апошняга вучні і
настаўнікі могуць пазнаё-
міцца з відэакліпамі і аўды-
язапісамі, малюнкамі і фо-
таздымкамі па адпаведнай
тэме, змешчанай у падруч-
ніку.

Своеасабліваю дапоўне-
ную рэальнасць для ўдзель-
нікаў прэзентацыі прадэ-
манстраваў фальклорны ка-
лектыў педагогічнага фа-
культэта «Вясёлка» пад кі-
раўніцтвам дацэнта кафе-
дры музыкі Юліяны Самсо-
наўны Сусед-Вілічынскай. У
выкананні дзяўчат прагучалі
песні, якія таксама можна
знайсці на нацыянальным
адукацыйным парале.

Разынкай дадзенага пад-
ручніка, безумоўна, з'яў-
ляюцца QR-коды, змешча-
ныя на яго старонках. Ме-

навіта яны даюць доступ
да неабходных заданняў і
матэрыялаў на adu.by. Сту-
дэнты і настаўнікі падчас
майстар-класа мелі маг-
чымасць адчуць сябе вуч-
нямі і выканаць разнастай-
ныя заданні (тэсты, трэна-
жоры, незвычайныя аўдыя-
крыжаванкі), змешчаныя
ў кнізе ў выглядзе QR-
кодаў.

Усе ўдзельнікі прэзента-
цыі былі прыемна ўража-



ныя падручнікам з дапоўне-
най рэальнасцю і адзначалі
яго высокі адукацыйны
ўзровень.

ЭКСКУРСІЯ ДЛЯ ЗАМЕЖНЫХ СТУДЭНТАЎ

Напрыканцы кастрычніка
літаратурны музей адчыніў
свае дзверы групе студэн-
таў-туркменаў біялагічнага
факультэта. Для іх чацвёр-
такурсніца філалагічнага
факультэта Ірына Радзіхоў-
ская, якая з'яўляецца чле-
нам савета музея і сябрам



Саюза пісьменнікаў Бела-
русі, спецыяльна правяла
экскурсію. Дзяўчына пазна-
ёміла замежных студэнтаў
з асаблівасцямі духоўнай і
матэрыяльнай культуры бе-
ларусаў, іх ментальнасці.
Наведвальнікі таксама зма-
глі пабачыць шмат побытавых
рэчаў, напрыклад калаўро-
ты і вышыванкі.

ТВОРЧАЯ СУСТРЭЧА «РЭХА НАД ДЗВІНОЮ»

Доўгі час паміж ВДУ імя
П. М. Машэрава і Цэнтрам
беларускай культуры Даў-
гаўпільскай гарадской думы
падтрымліваюцца добрыя
стасункі. А нядаўна яны за-
мацаваліся важным даку-
ментам — пагадненнем аб
супрацоўніцтве. Яго падпі-
салі рэктар нашай устано-
вы адукацыі Аляксей Ула-
дзіміравіч Ягораў і дырэктар
Цэнтра беларускай
культуры Жанна Вячасла-
ваўна Раманоўская. Яна раз-
зам з паэтам, членам Саю-
за пісьменнікаў Беларусі
Станіславам Віктаравічам
Валодзькам наведвала наш

універсітэт на пачатку ліста-
пада.

У межах візіту на філала-
гічным факультэце прайш-
ла творчая сустрэча «Рэха
над Дзвіною» з прадстаўні-
камі беларускай дыяспары
ў Даўгаўпілсе. Яе ініцыя-
рам стаў народны літара-
турны музей нашай айма-
матар. Яго кіраўнік, дацэнт
кафедры літаратуры Воль-
га Іванаўна Русілка патлу-
мачыла, чаму была абрана
менавіта гэтая назва:

— Такую назву літарату-
рая імпрэза атрымала не-
выпадкова. У свой час я зай-
малася перакладам на бе-
ларускую мову вершаў
даўгаўпільскіх паэтаў, якія
пішуць па-руску. Гэтыя пе-
раклады выходзілі пад на-
звай «Рэха над Дзвіною» ў
розных рэспубліканскіх ча-
сопісах. Дзвіна (латышс-
кая назва Даўгава) — рака,
якая аб'ядноўвае нашыя
гарады.

Запрошаныя госці распа-
влялі пра «беларускі дом»
(так называюць Цэнтр бе-
ларускай культуры ў Даў-
гаўпілсе) і яго калектывы.
Паэт Станіслаў Валодзька
пазнаёміў усіх прысутных са
сваёй творчасцю. У сваю
чаргу студэнты-філолагі
таксама прачыталі некалькі
вершаў. Завяршылася су-
стрэча абменам памятнымі
падарункамі — кнігамі.

Вікторыя ГІР'ЯТОВІЧ,
студэнтка 4-га курса
ФлФ,

Іна ШЫРКЕВІЧ.

На здымках: (уверсе)
падчас падпісання пагад-
нення аб супрацоўніцтве;
(унізе) прэзентацыя падруч-
ніка новага пакалення.

Фота Т. ДУБОЎСКОЙ
і І. ШЫРКЕВІЧ.

